

Палітыка банка ў дачыненні да раскрыцця інфармацыі

У ЗАТ «ТК Банк» (далей – Банк) распрацавана і зацверджана Праўленнем Банка Палажэнне аб раскрыцці інфармацыі аб дзейнасці ЗАТ «ТК Банк» і банкаўскага холдыngu, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ «ТК Банк» (далей – Палажэнне), якое штогод падвяргаецца ацэнцы на адэкватнасць і пры неабходнасці актуалізуецца.

Палажэнне распрацавана ў мэтах павышэння празрыстасці дзейнасці Банка і банкаўскага холдыngu, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца Банк (далей – Банкаўскі холдынг), у адпаведнасці з Банкаўскім кодэксам Рэспублікі Беларусь, Інструкцыяй аб раскрыцці інфармацыі, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 11.01.2013 № 19 (далей – Інструкцыя № 19), іншым заканадаўствам, якое рэгулюе пытанні раскрыцця інфармацыі банкамі.

Асноўнай мэтай раскрыцця інфармацыі Банкам з'яўляецца давадзенне яе да ведама кліентаў, контрагентаў, акцыянераў, бенефіцыярных уладальнікаў, іншых уладальнікаў Банка, удзельнікаў Банкаўскага холдыngu, іншых юрыдычных і фізічных асоб, зацікаўленых у атрыманні інфармацыі аб дзейнасці Банка, Банкаўскага холдыngu (далей – зацікаўленыя карыстальнікі).

Банк пры раскрыцці інфармацыі забяспечвае выкананне наступных асноўных прынцыпаў:

дакладнасць, актуальнасць і яснасць – інфармацыя аб Банку, Банкаўскім холдыngu і яго дзейнасці павінна быць сапраўднай, супастаўнай і нескажанай;

паўната – змест і аб'ём інфармацыі павінны быць істотнымі і дастатковымі для прыняцця зацікаўленымі карыстальнікамі ўзважаных эканамічных рашэнняў, але не залішнімі;

даступнасць – размяшчэнне інфармацыі, яе публікацыя, а таксама прадастаўленне па запых зацікаўленых карыстальнікаў пры дапамозе свабоднага, простага і зручнага доступу да інфармацыі, якая раскрываецца, з мінімальна неабходнымі затратамі сіл, сродкаў і часу зацікаўленых карыстальнікаў на атрыманне такой інфармацыі;

своечасовасць і рэгулярнасць – захаванне тэрмінаў і перыядычнасці раскрыцця інфармацыі, прадугледжаных заканадаўствам, а пры адсутнасці ўстаноўленых тэрмінаў – раскрыццё ў тэрміны, якія ўстанаўліваюцца лакальнымі прававымі актамі Банка, арганізацыйна-распарадчымі дакументамі Банка, рашэннямі органаў кіравання Банка і (або) Старшыні Праўлення Банка, асобы, яго замяшчае, для своечасовага прыняцця зацікаўленымі карыстальнікамі эканамічных рашэнняў;

аператыўнасць – раскрыццё істотнай інфармацыі аб фактах, абставінах, падзеях і дзеяннях, звязаных з дзейнасцю Банка, у максімальна сціснутыя тэрміны;

адсутнасць інфармацыйнай асіметрыі – пры прадстаўленні інфармацыі, у тым ліку па аднатыпных запых, яе раскрыццё ажыццяўляецца ўсім зацікаўленым карыстальнікам у роўным аб'ёме.

Не падлягае раскрыццю інфармацыя, якая змяшчае звесткі, якія складаюць банкаўскую, камерцыйную і іншую ахоўваную законам таямніцу Банка, яго кліентаў і контрагентаў, за выключэннем выпадкаў прадастаўлення такіх звестак у адпаведнасці з заканадаўствам.

Банк раскрывае інфармацыю аб дзейнасці Банка і Банкаўскага холдынгу наступнымі спосабамі:

размяшчэнне інфармацыі на афіцыйным сайце Банка ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт: www.tcbank.by (далей – інтэрнэт-сайт);

размяшчэнне інфармацыі ў агульнадаступным месцы памяшкання, дзе ажыццяўляецца абслугоўванне кліентаў Банка;

прадстаўленне інфармацыі Банкам па патрабаванні (запыце) зацікаўленага карыстальніка;

публікацыя справаздачнасці ў рэспубліканскіх сродках масавай інфармацыі (далей – СМІ).

Банк паказвае на галаўной старонцы свайго інтэрнэт-сайта спасылку на старонку, якая змяшчае пералік інфармацыі, якая падлягае раскрыццю ў адпаведнасці з Палажэннем.

Банк размяшчае для зацікаўленых карыстальнікаў у аперацыйнай зале, дзе ажыццяўляецца абслугоўванне кліентаў Банка, інфармацыйную панэль, якая адлюстроўвае інтэрнэт-сайт Банка, з мэтай раскрыцця інфармацыі аб Банку ў адпаведнасці з пунктам 7 Інструкцыі № 19, і іншай інфармацыі, указанай у Палажэнні.

Па патрабаванні зацікаўленых карыстальнікаў, якія з'яўляюцца кліентамі, контрагентамі, акцыянерамі Банка, бенефіцыярнымі ўладальнікамі, іншымі ўладальнікамі, Банк прадстаўляе:

звесткі, прадугледжаныя пунктам 8 Інструкцыі № 19;

копію дакумента, які пацвярджае дзяржаўную рэгістрацыю Банка;

інфармацыю аб выдачы, прыпыненні, аднаўленні дзеяння або аб адкліканні Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь спецыяльных дазволаў (ліцэнзій) на ажыццяўленне банкаўскай дзейнасці, у тым ліку ў частцы ажыццяўлення асобных банкаўскіх аперацый;

інфармацыю аб узнагародзе (плаце) за паслугі Банка.

Іншым зацікаўленым карыстальнікам вышэйзгаданая інфармацыя прадстаўляецца Банкам на падставе іх пісьмовага запыту, які змяшчае намер зацікаўленага карыстальніка стаць кліентам, контрагентам, акцыянерам Банка, у парадку і тэрміны, устаноўленыя заканадаўствам.

Банкам публікуецца ў рэспубліканскім друкаваным СМІ (газеце «Звязда») наступная справаздачнасць:

гадавая індывідуальная бухгалтарская (фінансавая) справаздачнасць Банка, складзеная ў адпаведнасці з нацыянальнымі стандартамі бухгалтарскага ўліку, бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці (далей – НСФА), – у поўным аб'ёме, за выключэннем заўваг да яе, прадугледжаных заканадаўствам, разам з аўдытарскім заключэннем па гэтай справаздачнасці не пазней за 25 красавіка года, наступнага за справаздачным;

інфармацыя аб паказчыках, якія характарызуюць фінансавое становішча, даходы, расходы і прыбытак або страту Банка, складзеная ў адпаведнасці з пунктам 124 Інструкцыі аб парадку складання і прадстаўлення прудэнцыйнай справаздачнасці, прадстаўлення індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 31.10.2006 № 172, – у поўным аб'ёме не пазней апошняга працоўнага дня месяца, наступнага за I, II і III кварталамі;

гадавая кансалідаваная бухгалтарская (фінансавая) справаздачнасць Банкаўскага холдыngu, складзеная ў адпаведнасці з НСФА, – у поўным аб'ёме, за выключэннем заўваг да яе, прадугледжаных заканадаўствам, разам з аўдытарскім заключэннем па гэтай справаздачнасці не пазней за 25 чэрвеня года, наступнага за справаздачным;

гадавая кансалідаваная фінансавая справаздачнасць Банкаўскага холдыngu, складзеная ў адпаведнасці з Міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці і іх Растлумачэннямі, якія прымаюцца Фондам Міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці, – у поўным аб'ёме, за выключэннем заўваг, якія складаюцца з кароткага агляду значных палажэнняў уліковай палітыкі і іншай тлумачальнай інфармацыі, разам з аўдытарскім заключэннем па фінансавай справаздачнасці не пазней за 31 ліпеня года, наступнага за справаздачным.

12.09.2025

(у рэд. ад 16.01.2026)